



НАВУКА НА СЦЭНЕ:
STEM-ПАДЫХОД
У АДУКАЦЫІ

8

ВЁСКІ, ЯКІЯ ЗНІКАЮЦЬ:
АЦЯТЫ
МАПАРЫЦКАГА
РАЁНА

12



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

30

ЛІСТАПАДА 2019 г.

СУБОТА

№ 228 (29095)

ЦЫТАТА ДНЯ



**Андрэй ХУДЫК,
міністр прыродных
рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя:**

«Для нас маюць асаблівае значэнне сумесны з вучонымі пошук і ўкараненне інавацыйных спосабаў выкарыстання наяўных рэсурсаў, стварэнне новых паспяховых бізнес-мадэляў, якія будуць мець эканамічныя, сацыяльныя і экалагічныя вынікі. Распрацоўка і ўкараненне «зялёных» тэхналогій патрабуе сістэмнага навуковага суправаджэння. У гэтым кантэксце бачыцца стратэгічная роля НАН пры рэсурснай падтрымцы дзяржпраграмы інавацыйнага развіцця. Адным з прыярытэтных кірункаў павінны стаць распрацоўкі ў галіне абыходжання з вытворчымі адходамі, адходамі пластыку і поліэтылену».

Фота БелТА.

Будзе соладка!



Кандытары актыўна рыхтуюцца да навагодніх свят. На фабрыцы «Спартак» у Гомелі, напрыклад, плануюць сабраць 750 тысяч навагодніх падарункаў. Навагоднія баулы, якія збіраюць на прадпрыемстве, будуць дваццаці відаў,

розныя па вазе і асартыменце. Не абыдуць у дызайне ўвагай і сімвал наступнага года — Мыш. На гэтым фота ўзоры падарункаў дэманструе маркеталаг «Спартака» Марына КРУПЕЙЧАНКА.



КОРАТКА

• Прафіцыт рэспубліканскага бюджэту Беларусі ў студзені — кастрычніку склаў Br3,71 млрд.

• Беларусы Уладзіслаў Ганчароў, Іван Літвіновіч і Алёксандр Рабцаў выйгралі «золата» ў камандных спаборніцтвах чэмпіянату свету па скачках на батуце ў Японіі.

• Міністэрства аховы здароўя не будзе рэгуляваць тарыфы на артадантачныя паслугі.

• Беларуская чыгунка ў снежні ўводзіць новы графік руху цягнікоў.

• Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы выпусціў першы нумар свайго часопіса «Купалаўскі».

• У Беларусі з 28 лістапада ад галалёдных траўмаў пацярпела 408 чалавек.

• Больш за 90 чалавек прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці пасля праверак таксістаў у Нацыянальным аэрапорце Мінск.

Анталогія ашуканства

І СУКЕНКА МОЖА ВЫКЛІКАЦЬ АЛЕРГІЮ

Карэспандэнт «Звязды» высвятляла, якіх правіл трэба прытрымлівацца, каб адзенне не прычыніла шкоды здароўю

Як кажуць знаўцы, модна — не толькі прыгожа, але і зручна. Ёсць нават такое паняцце — небяспечнае адзенне. І гэта не жарты, узоры яго можна знайсці на сайце Дзяржстандарта ў рэстры прадукцыі, забароненай для ўвозу і (або) звароту на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Паглядзелі? А цяпер замацуем веды разважаннямі нашых экспертаў.

«ГУМАВЫЯ» ДЖЫНСЫ

У інтэрнэце не праблема знайсці інфармацыю на гэтую тэму. Экалагі, напрыклад, б'юць трывогу, што навакольнае асяроддзе ўсё больш забруджваецца мікрапластыкам, які вымываецца з нашага сінтэтычнага адзення. Што тыя хімікаты, якія прымяняюцца для таго, каб надаць адзенню пэўныя ўласцівасці, могуць выклікаць сур'ёзныя захворванні. Яны збіраюцца ў тканках арганізма і выклікаюць парушэнні работы эндакрыннай і нервовай сістэм, шчытападобнай залозы. Не лепшым чынам могуць уздзейнічаць на арганізм фарбы, якія выкарыстоўваюцца ў тэкстыльнай галіне. Асаблівую небяспеку ўяўляюць прынты і налёткі з ПВХ-асновай, для пластыфікацыі якой выкарыстоўваюць фталаты. А гэта эндакрынныя разбуральнікі, якія перашкаджаюць нараджэнню дзяцей і правільнаму развіццю маленькага чалавека. Магчыма, дзесяці аўтары гэтых тэкстаў і перабольшваюць, але доля праўды ў іх словах ёсць. Ну хто з нас хоць раз у жыцці не сутыкаўся з тым жа абуткам з жалівым хімічным пахам? Або не мераў сукенку, якая трашчала ад статычнага напружання? Ці нармальна ўсё гэта? Цана прывабная, але ж здароўе даражэйшае. Асабліва дзяўчаты любяць вырабы з прыстаўкай «стрэйч» — яны ж так прыгожа аблягаюць фігуру. Але што такое стрэйч? Сінтэтычны палімер — замяняльнік гумы. Ці здарова гэта — насіць не здымаючы гумавыя джынсы або гумавую сукенку?

СТАР. 4

Малая радзіма

ЧЭМПІЁНАМ УМОВЫ НЕ ПЕРАШКОДА?

Як беларуская глыбінка рыхтуе спартсменаў для нацыянальнай каманды

Сёння ў шведскім Эстэрсундзе стартуе першы этап Кубка свету новага біятлоннага сезона. Трэнерскі штаб зборнай Беларусі яшчэ ў пачатку тыдня аб'явіў склад каманды. У Швецыю адправіліся пяць мужчын: Сяргей Бачарнікаў, Раман Ялётнаў, Антон Смольскі, Мікіта Лабастаў, Максім Варабей (ужо пачаў сезон на Кубку IBU), а таксама пяць жанчын — Ірына Крыўко, Дзінара Алімбаева, Ганна Сола, Алена і Ірына Кручынкіны. Раней Кубак IBU стартаваў у нарвежскім Шушэне.

СТАР. 5



Нацыянальная зборная Беларусі.

ISSN 1990 - 763X



19228>

9 771990 763008